

Спецыяльнасць 6-05-0321-02 Інфармацыя і камунікацыя / Speciality 6-05-0321-02 Information and communication
 Вучэбная дысцыпліна «Мова сродкаў масавай камунікацыі (беларускамоўныя тэксты)», модуль «Медыялінгвістыка»/
 Academic discipline «The language of mass communication media (belarussian-language texts)», module «Media linguistics»

<p>Кароткі змест вучэбнай дысцыпліны, модуля / Brief summary</p>	<p>Вучэбная дысцыпліна «Мова сродкаў масавай камунікацыі (беларускамоўныя тэксты)» прадугледжвае валоданне нармаванай мовай як важным складнікам журналісцкай дзейнасці, базай для лінгвістычнай арганізацыі літаратурнага твора, што непасрэдным чынам звязана з развіццём і ўдасканаленнем прафесійнага майстэрства. Падрыхтоўка журналісцкіх кадраў з універсітэцкай адукацыяй прадугледжвае фарміраванне маўленчай кампетэнтнасці носьбіта мовы, арыентаванай на літаратурную апрацоўку тэкстаў, вытворчасць іх у адпаведнасці з камунікатыўнай задазненасцю і жанравай спецыфікай.</p>	<p>The academic discipline of «The language of mass communication media (belarussian-language texts)» presupposes mastery of standardized language as an important component of journalistic activity, a basis for the linguistic organization of a literary work, which is directly related to the development and improvement of professional skills. The training of university-educated journalistic personnel implies the formation of speech competence of a native speaker focused on the literary processing of texts and their production in accordance with the communicative task and genre specifics.</p>
<p>Фарміруемыя кампетэнцыі / The formed competences</p>	<ul style="list-style-type: none"> – праяўляць ініцыятыву і адаптавацца да зменаў у прафесійнай дзейнасці; – ствараць запатрабаваныя грамадствам і індустрыяй медыятэксты ў адпаведнасці з нормамаі беларускай, рускай і замежнай моў. 	<ul style="list-style-type: none"> – show initiative and adapt to changes in professional activities; – create media texts demanded by the society and industry in accordance with the norms of Belarusian, Russian and foreign languages.

<p>Вынікі навучання (ведаць, умець, валодаць) / Learning outcomes (know, can, be able)</p>	<p>У выніку вывучэння дысцыпліны студэнт павінен</p> <p>ведаць:</p> <ul style="list-style-type: none"> – асаблівасці функцыянавання беларускай мовы ў сродках масавай камунікацыі; – базавыя звесткі пра непарыўную сувязь паміж моўнымі заканамернасцямі і захаваннем імператыўных / дыспазітыўных норм фанетыкі, арфаграфіі, арфаэпіі, граматыкі, стылістыкі; – функцыянальна-стылістычныя разнавіднасці сучаснай літаратурнай мовы, стылістычныя нормы і асаблівасці стварэння тэкстаў розных жанраў; – метады і прыёмы лінгвістычнага (фанетычнага, лексічнага, марфалагічнага, стылістычнага) аналізу з мэтай выяўлення асноўных тэкстаўтваральных фактараў пабудовы журналісцкага і PR-тэкстаў. <p>умець:</p> <ul style="list-style-type: none"> – дыферэнцыраваць лексіка-граматычныя асаблівасці пабудовы тэкстаў СМК з мэтай вызначэння іх характарыстыкі з пазіцыі нарматыўнасці выкарыстання; – вылучаць дывергентнасць і канвергентнасць беларускай і рускай 	<p>As a result of studying the discipline the student should</p> <p>know:</p> <ul style="list-style-type: none"> – peculiarities of Belarusian language functioning in mass communication media; basic information about the inseparable connection between linguistic regularities and compliance with imperative/dispositive norms of phonetics, spelling, orthography, orthoepy, grammar, stylistics; – functional and stylistic varieties of the modern literary language, stylistic norms and peculiarities of creating texts of different genres; – methods and techniques of linguistic (phonetic, lexical, morphological, stylistic) analysis in order to identify the main text-forming factors in the construction of journalistic and PR-texts. <p>be able to:</p> <ul style="list-style-type: none"> – differentiate lexico-grammatical peculiarities of the construction of SMC texts in order to determine their characterization from the standpoint of normative usage; – distinguish divergent and convergent Belarusian and Russian languages, be able to compare and characterize them typologically; – correctly explain the semantic content and stylistic information contained in lexical
--	--	--

	<p>моў, умець супастаўляць іх і даваць ім тыпалагічную характарыстыку;</p> <ul style="list-style-type: none"> – правільна тлумачыць семантычны змест і стылістычную інфармацыю, заключаную ў лексічных і граматычных адзінках, марфалагічных формах; – ствараць разнажанравыя публіцыстычныя тэксты і аналізаваць іх з гледжання лінгвастылістычнай арганізацыі; <p>валодаць:</p> <ul style="list-style-type: none"> – метадыкай лінгвістычнага аналізу разнажанравых тэкстаў СМК; – спосабамі і прыёмамі вызначэння моўных адзінак ў медыятэкстах СМК і навыкамі іх замены; – навыкамі ў сферы прафесійнай дзейнасці па лінгвастылістычнай арганізацыі журналістскіх тэкстаў. <p>У рамках адукацыйнага працэсу па дадзенай вучэбнай дысцыпліне студэнт павінен набыць не толькі тэарэтычныя і практычныя веды, уменні і навыкі па спецыяльнасці, але і развіць свой каштоўнасна-асобасны, духоўны патэнцыял, сфарміраваць якасці патрыёта і грамадзяніна, гатовага да актыўнага ўдзелу ў эканамічнай, вытворчай, сацыяльна-культурнага і грамадскага жыцця краіны.</p>	<p>and grammatical units and morphological forms;</p> <ul style="list-style-type: none"> – create multi-genre journalistic texts and analyze them from the point of view of linguistic and stylistic organization; <p>have skills in:</p> <ul style="list-style-type: none"> – methodology of linguistic analysis of multi-genre media texts; – methods and techniques of identifying linguistic units in media texts and skills of their replacement; – skills in the sphere of professional activity in the linguistic and stylistic organization of journalistic texts. <p>As part of the educational process in this discipline, students should acquire not only theoretical and practical knowledge, skills and abilities in their specialty, but also develop their value-personal and spiritual potential, form the qualities of a patriot and citizen, ready to actively participate in the economic, industrial, socio-cultural and public life of the country.</p>
--	---	--

Семестр вывучэння вучэбнай дысцыпліны, модуля / Semester of study	2, 3	2, 3
Прэрэквізіты / Prerequisites	Беларуская мова (прафесійная лексіка)	Belarussian language (professional vocabulary)
Працаёмкасць ў заліковых адзінках (крэдытах) / Credit units	4,5	4,5
Колькасць аўдыторных гадзін і гадзін самастойнай работы / Academic hour of students' class work, hours of self-directed learning	2 семестр – 68 / 48 3 семестр – 36 / 27	2nd semester – 68 / 48 3rd semester – 36 / 27
Патрабаванні і формы бягучай і прамежкавай атэстацыі / Requirements and forms of current and interim certification	рэферат, дыктант, дыскусія, тэст, кантрольная работа / экзамен	essay, dictation, discussion, test, test paper / exam